

Спорт-тайм

Пераможны настрой беларусаў

У традыцыйным штотыднёвым аглядзе «Звядзі» расказваем пра цікавыя спартыўныя навіны

1. Беларускія лёгкаатлеты працягваюць паспяхова выступаць на міжнародных спаборніцтвах. На турніры Meeting d'athletisme de Marseille, які праходзіў у Францыі, у бегу з бар'ерамі Эльвіра Герман заняла другое месца. Яе вынік — 13,13 секунды. Пераможцам стала французжанка Сірэна Самба-Маела, якая паказала вынік у 13 секундаў. Бронзавы прызёр — прадстаўніца Чэхіі Сэда Кудзелава — 13,65 секунды.



2. Беларусы Іван Брынза і Ягор Шлюпскі — сярэбраныя прызёры маладзёжнага чэмпіяната Еўропы па акадэмічнаму веславанню ў Дуйсбургу (Германія). Беларускі экіпаж заняў другое месца ў фінальным заездзе мужчынскіх двоек парных з вынікам 6 хвілін 27,49 секунды. На першым месцы ў гэтай дысцыпліне ірландцы Дэір Лінч і Ронан Берн — 6 хвілін 23,56 секунды. Бронза ў іспанскага дуэта Івана Рыка Кастра і Алейкс Гарсія Пуйолар — 6 хвілін 29,17 секунды.

Максім Грабарэнка заняў пятае месца на дыстанцыі 200 метраў, пераадолеўшы яе за 22,25 секунды. Перамогу атрымаў француз Аляксандр Ферандо — 21,36, другое месца ў яго суайчынніка Райна Зезэ — 21,55, на трэцім з такім жа вынікам апынуўся датчанін Тазана-Мікель Каманга-Дурбак.

У скачках у даўжыню лепшы вынік паказала беларуска Настасся Мірончык-Іванова. У сваёй лепшай спробе спартсменка ўляцела на 6,66 метра. На другім месцы амерыканка Талія Брукс — 6,57 метра. Калумбійская спартсменка Катрын Ібарген з вынікам 6,56 заняла трэцяе месца. Праз некалькі дзён пасля гэтай перамогі Настасся святкавала новую. Яна стала лепшай на турніры скакуноў з шастом і ў даўжыню 16th Golden Roof Challenge. У сваёй лепшай спробе яна паказала вынік 6,94 метра. Гэтая перамога замацавала лідарства Настассі ў топ-лісце World Athletics, які яна ўзначальвае паўтара месяца.

У гонках распашных чацвёрка бязурульных беларускі Ганна Цішкова, Дар'я Новікава, Дзіна Галуц і Таццяна Філіпава занялі чацвёртае месца з вынікам 6 хвілін 49,38 секунды. Такі ж вынік паказала і жаночая чацвёрка распашная з рулявой у складзе Аляксандры Маркевіч, Яўгеніі Гапоненкі, Марыі Бажамой, Ганны Валаховіч і Паліны Кацевіч.

3. Баскетбалісты клуба «Цмокі-Мінск» у 12-ы раз пацвердзілі тытул чэмпіёна Беларусі сярод

мужчынскіх камандаў. У апошнім матчы фінальнага этапу 28-га нацыянальнага першынства яны ўпэўнена абыгралі сапернікаў з магілёўскага «Барысфена» з вынікам 92:53 (18:14, 19:11, 31:14, 24:14). Лепшым іграком сярод мінчан стаў Максім Салаш, які набраў 26 балаў. Ён жа быў прызнаны лепшым іграком усяго фінальнага этапу. У матчы за трэцяе месца баскетбалісты «Гродна-93» адолелі віцебскі «Рубон» з вынікам 67:60 (21:15, 22:11, 11:15, 13:19).



4. Вікторыя Азаранка, якая займае 27-е месца ў сусветным рэйтыingu, выйшла ў 1/8 фіналу

адзіночнага разраду адкрытага чэмпіянату ЗША па тэнісе. У папярэднім раўндзе, 1/16 фіналу, была першая ракетка свету ўпэўнена перамагла прадстаўніцу Польшчы Ігу Швёнтак (53-і нумар рэйтыngu WTA) — 6:4, 6:2. Да гэтага Вікторыя сустракалася з беларускай Арынай Сабаленка, 11-й ракеткай свету, і абыграла яе з вынікам 6:1, 6:3.

Беларускі Аляксандра Сасновіч (106-ы нумар WTA), Вольга Гаварцова (130 WTA) і Вера Лапко (351 WTA) скончылі свае выступленні на US Open. У спаборніцтвах сярод мужчын беларус Ягор Герасімаў (72-і нумар сусветнага рэйтыngu) прайграў на другім раўндзе турніру. Адкрыты чэмпіянат ЗША скончыцца 13 верасня.

5. Міжнародны саюз веласіпедыстаў (UCI) прыняў рашэнне аб правядзенні чэмпіянату свету па веласпорце на шашы з 24 да 27 верасня ў Імале (Італія). Раней форум планаваўся ў швейцарскіх гарадах Эгль і Марціні, але праз забарону на правядзенне масавых спартыўных мерапрыемстваў чэмпіянат пройдзе ў Італіі. Спаборніцтва пачнецца 24 верасня жаночай індывідуальнай гонкай з раздзельным стартам. На наступны дзень у гэтай дысцыпліне будуць спаборнічаць мужчыны. Групаваыя гонкі закрываюць планетарны форум 26 і 27 верасня.

СЁННЯ

Сонца

	Усход	Захад	Даўжыня дня
Мінск	6.31	19.42	13.11
Віцебск	6.19	19.34	13.15
Магілёў	6.21	19.33	13.12
Гомель	6.19	19.27	13.08
Гродна	6.46	19.57	13.11
Брэст	6.49	19.56	13.07

Месяц

Поўня 2 верасня.
Месяц у сузор'і Цяльца.


Імяніны

Пр. Наталлі, Віктара, Георгія, Дзмітрыя, Пятра, Рамана.
К. РАСТВО
НАЙСВЯЦЕЙШАЙ
БОЖАЙ МАЦІ. Адрьяны, Марыі, Серафімы, Нестара, Тамаша.



Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

ЗАЎТРА



Фота з адкрытых крыніц.

Даты	Падзеі	Людзі
8 ВЕРАСНЯ		
1915	год — нарадзіўся Мікалай Цімафеевіч Пятровіч, расійскі і беларускі вучоны ў галіне тэорыі перадачы сігналаў, доктар тэхнічных навук, прафесар. Аўтар даследаванняў па распрацоўцы метадаў барацьбы з перашкодамі ў каналах сувязі, вывучаў магчымасці радыёкантакту з пазаземнымі цывілізацыямі.	былой брацкай школы полацкага Богаяўленскага манастыра — помніка архітэктуры XVIII стагоддзя.
1950	год — нарадзілася Святлана Якаўлеўна Ганчарова-Грабоўская, беларускі літаратуразнавец, доктар філалагічных навук, прафесар.	1380 год — адбылася Кулікоўская бітва, у выніку якой была атрымана перамога рускіх войскаў на чале з вялікім князем маскоўскім Дзмітрыем Іванавічам (Данскім) над войскамі Залатой Арды на чале з Мамаем.
1960	год — нарадзіўся Сяргей Аляксандравіч Цімохаў, беларускі мастак. Аўтар карцін «Птушыны сон», «Летні нацюрморт», «Ярыла» і іншых.	1920 год — нарадзіўся Аляксандр Канстанцінавіч Граве, расійскі акцёр тэатра і кіно, народны артыст РСФСР. Здымаўся ў фільмах «Неспакойная гаспадарка», «Ціхі Дон», «Бабіна царства», «Два таварышы» і іншых.
1975	год — нарадзілася Вольга Уладзіміраўна Зінкевіч, беларуская спартсменка (інваспорт, лёгкаа- тлетыка), заслужаны майстар спорту Беларусі. Чэмпіёнка Паралімпійскіх гульняў (2000, 2004), двухразовая чэмпіёнка свету (2002), чэмпіёнка Еўропы (2001, 2003). Шматразовая чэмпіёнка Беларусі (1997—2005).	1945 год — нарадзіўся Уладзімір Пятровіч Фокін, расійскі кінарэжысёр, народны артыст Расійскай Федэрацыі. Сярод яго работ — фільмы «ТАСС упаўнаважаны заявіць...», «Пяты анёл», «Ніадкуль з любоўю, або Вясёлае пахаванне» і іншыя.
1990	год — да 500-годдзя з дня нараджэння беларускага першадрукара Францыска Скарыны адкрыты Полацкі музей беларускага кнігадрукавання, філіял Нацыянальнага Полацкага гісторыка-культурнага музея-запаведніка. Знаходзіцца ў будынку	1960 год — нарадзілася Ія Барысаўна Нінідзе, савецкая, грузінская і расійская актрыса кіно, спявачка. Здымалася ў фільмах «Не гаруй!», «Мелодыі Верыйскага квартала», «Нябесныя ластаўкі» ды інш.
		АЎРААМ ЛІНКАЛЬН: «Характар падобны да дрэва, а рэпутацыя да ягонага ценю. Мы заклапочаны ценом, а насамрэч трэба думаць пра дрэва».

УСМІХНЕМСЯ

— Чуў, што вы з жонкай пасварыліся?
— Не, ну ты ж скажы мне, Грыша... Як я мог сапсаваць ёй дзень нараджэння, я ж нават не памятаю, калі ён у яе?

Амаль заўсёды: «Ну, не буду вам перашкаджаць...» — азначае, што дапамагаць вам ніхто не збіраецца.

— Мадам! Калі вы ўсміхаецеся, я страшэнна хачу запрасіць вас да сябе.
— О-о-о... Вы такі донжуан?!
— Я вас умалю! Я цудоўны стаматалаг...

— Доктар, а якая дыета найлепшая?
— Відэльцам есці кефір...

— Каханы, як я выглядаю?
— Лідачка, галоўнае, што мы ўсе жывыя і здаровыя...

— Вам ад мужчыны за тым столікам... яго банкаўскі рахунак.

ЗВЯЗДА БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА

ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь

Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звезда».

Рэгістрацыйнае пасведчанне нумар 2 ад 17 лютага 2009 года, выдадзенае Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

Дырэктар — галоўны рэдактар **КАРЛЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч.**
АДРАС: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10а.
ТЭЛЕФОНЫ ў МІНСКУ: прыёмнай — 311 17 13 (тэл./факс); адрэлаў: пісьмаў — 311 17 44, маркетынгу — 337 44 04, бухгалтэрыі — 317 17 16.
пэўн рэкламы
тэл./факс: 311 17 27,
e-mail: reklama@zviazda.by

Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар. Адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы.

Аўтары апублікаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор і дакладнасць фактаў. Іх меркаванні не з'яўдаюцца меркаванням рэдакцыі. Рэдакцыя па сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй пісьмы. Перадрук матэрыялаў, апублікаваных у «Звядзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

www.zviazda.by (для зваротаў): zvarot@zviazda.by

e-mail: **info@zviazda.by**

Газета аддрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва «Беларускі Дом друку». ЛП № 02330/106 ад 30.04.2004. 220013, Мінск, прасп. Незалежнасці, 79/1. Выходзіць 5 разоў на тыдзень. Тыраж 14.804. Індэкс 63850. Зак. № 2840.

Нумар падпісаны ў 19.30

7 верасня 2020 года.